

УНІКУМЫ ГАЛОЎНАЙ БЕЛАРУСКАЙ БІБЛІЯТЭКІ

М. Б. БАТВІННІК,
кандыдат гісторычных навук

Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна ў Мінску вядома ў нашай краіне і за мяжой сваім багатым кнігасховішчам, у якім захоўваюцца унікальныя экземпляры вядомых і малавядомых кніг. Да нас прыяджаюць даследчыкі з Масквы, Ленінграда, Кіева, бываюць тут і замежныя вучоныя. Цяжка расказаць аб усіх рэдкіх выданнях гэтай бібліятэкі. Адно з іх мяне засікавіла больш астатніх, таму што яно з'яўляецца крыніцай звестак пра эцэлі гісторычны перыяд, а іменем пяцроўскую эпоху. Славяно-грэка-лацінскі буквар Фёдара Палікарпава, які быў выдадзены на Друкарскім двары ў Маскве ў 1701 годзе, захоўваецца ў аддзеле рэдкай кнігі «Ленінкі» [гэта дэфектны экземпляр — не хапае некалькі лістоў].

Перш за ёсё пра аўтара-складальніка вучэбнай кнігі. Вядомы выдавец, педагог і грамадскі дзеяч Фёдар Палікарпав нарадзіўся ў Маскве [год нараджэння не вядомы]. Бацька яго быў служылы чалавек Палікарп Арлоў. Сын атрымаў прозвішча па імені бацькі. Так ён праходзіў па дакументах Друкарскага двара, дзе многа год працаў. Тут скончыў друкарскую школу, у якой навучалі чытанні і пісьму на славянскай і грэчаскай мовах. У 1684 годзе паступіў у Славяно-грэка-лацінскую акадэмію, аднак не скончыў яе. З 1690 года працаў на Друкарскім двары пісцом. Адначасова з 1694 года выкладаў у акадэміі. У 1701 годзе ён ужо начальнік Маскоўскага Друкарскага двара. Гэту пасаду з перапынкамі займаў да сваёй смерці ў 1731 годзе.

Працуючы ў друкарні, Фёдар Палікарпав стварыў серыю падручнікаў, якія павінны быў дапамагчы настаўнікам навучаць дзяцей грамаце: у 1701 — «Буквар», у 1704 — «Трыязычны лексікон», у 1721 — «Граматыку» [пераробленая «Граматыка» Мялеція Сматрыцкага]. Па прапанове Пятра I напісаў гісторыю Расіі і Маскоўскай акадэміі, але цар адмойна аднёсся да гэтых прац, бо яны мелі слабую дакументальную аснову.

Ф. Палікарпав займаўся таксама пера-кладчыцкай дзеянасцю: у 1708 г. пераклаў з лацінскай мовы «Рыторыку», у 1718 г. — «Географію генеральнай» Бэрнарда Варэнія.

Цяпер раскажам пра «Буквар». Яго аўтар зрабіў ужо не першую спробу [раней гэта працавала Карыён Істомін у «Ліцавым Буквары». Масква, 1694 год] навучаць па падручніку адразу трох мовам — стараславянскай, грэчаскай і лацінскай. У пачатку дзеяца назва кнігі: «Букваръ славенскими, греческими, римскими писмены учитися хотящим и любомуудрие в пользу душеспасительную обрести тщацься». Далей ідуць выхадчыя даныя: «В царствующем великом граде в Москве, лета міроздания 7209 года, рождества же бога слова 1701 месяца июня». На адвароце тытульнага ліста знаходзіцца акраверш, які раскрывае імя аўтара-складальніка. З першых літар кожнага радка ўтвараюцца такія слова: «Богодара

[Фёдора] труд». У выданні таксама ёсць падрабязная інфармацыя аб яго змесце. Такое давалася ў падручніку ўпершыню. Чырвоным колерам [толькі першая літара чорная] надрукавана: «Оглавление вещей обретающихся в книжце сей». Знаёмства са зместам кнігі садзейнічала паспяховай працы з ёй.

У прадмове ёсць заклік зразумець пра-мудрасці чытання і пісьма. Складальнік спа-віц грэчаскую мову, аднак адмоўна адно-сіца да грэчаскіх і рымскіх грамадскіх дзеячай, вучоных і паэтай. Тут жа пададзе-ны тлумачэнні, чаму ў Буквар уваходзіць лацінская мова: яна неабходна для пера-кладаў з грэчаскай і стараславянскай. За-вяршаецца прадмова традыцыйным пра-бачнінем за далушчаныя памылкі ў выданні. Такое ўжо было ў многіх кнігах, пачынаю-чы з Азбуки Івана Фёдарава.

Пад загалоўкам «Изображение славян-ских писмен начальных» знаходзіцца славян-скі алфавіт — устаўная, паустаўная і больш дробныя літары. Гэтыя друкаваныя літары падобны на тыя, што былі ў стара-славянскіх рукапісных тэкстах. Такое раз-мяшчэнне алфавіта характерна і для раней-ших буквароў. У главе «О разделении пис-мен славянских в кратце по грамматике» ёсць звесткі пра падзел на галосныя і зыч-ныя літары. Падаюцца іх значэнне і класі-фікацыя. Потым ідзе алфавіт з 37 літар з назвамі: аз, буки, веди, глаголь і г. д.

Увесе матэрыял і раздзелы «Во исправ-лении языка отрачите, слози имен по азбу-це под титлами [значкамі, якія замяняюць літару або склад]», «Просодия верхняя или ударение гласа яже употребляют славяне» и «Числа» ўзяты хутчэй за ёсё з Буквара Сімёона Поляцкага 1679 года, хоць раней яны быў ў Азбуцы Васіля Бурцева 1637 го-да [абодва падручнікі вышлі ў Маскве]. Настаўнік па Буквару Фёдара Палікарпава павінен быў навучыць дзяцей розным пад-лікам, а таксама вершаскладанню.

Пачатковая граматычная веды аў стара-славянскай мове змешчаны на 14 старон-ках. Яны завяршаюцца невялікай гравюрай, на якой паказана вучэбнае памяшканне [клас], дзе знаходзіцца настаўнік і вучні. Перад адным з настаўнікаў вучань на кален-нях чытае кнігу, другі — адбівае паклоны настаўніку; каля акна сядзяць яшчэ чатыры падліткі з кнігамі. Справа — паліца з кні-гамі, ніжкі знаходзяцца дзве плёткі і прад-меты школьнага ўжытку. Па прыкладу Бук-вара Карыёна Істоміна 1694 года Фёдар Палікарпав пад гравюрай змясціў павучаль-ныя вершы, дзе ёсць такія слова: «учением бо благаразумеет».

Літараскладальны метад навучання гра-мадца Бэрнарда за аснову і пры вывучэнні грэчаскай і лацінскай моў. Зноў высокамас-тацкая застаўка адкрывае новы раздел: «Изображения еллиногреческих писмен со изложением славянских писмен», дзе пада-



Хваліти ёга члове́ко віа́х,
долгі жицінам підай слові́ца знако́.
Очінімъ ко слаго́ разомънага ,
в што вно сіло е сты́мы віа́хіти .
Також иши віа́х і віа́хіти ,
віли віа́хіти .



І	Інісілінія елліногреческіе пісмена .
А	Азбіка . Ефи . Альфа . А .
В	В в . В в . Віта . Віта . в .
Г	Г к . Гу . Гу . Гамма . г .
Д	Да . Дз . Да . Да . Да .
Е	Е к . Е . Ый . Эфіон . е .
З	З з . З . З . З . З .
Н	Н н . Н . Н . Н . Н .

еца графічнае значэнне 24 малых і вялікіх літар грэчаскага алфавіта, іх назвы па-грэчаску і па-стараславянску. Завяршаецца алфавіт цікавай канцоўкай з трох арыгінальных кругоў з аригаментам.

Пад рубрыкай «О разделении писмен» даюца абазначэнні грэчаскіх літар, іх сістэматызацыя на грэчаскай і стараславянскай мовах. Вывучэнню грэчаскай мовы адводзіца 48 старонак кнігі. Напэўна, іменна навучанне грэчаскай мове адлюстроўваецца на гравюры, дзе зноў паказаны клас, у якім спраўа ў крэсле сядзіць настаўнік і слухае, як, стояча на капеленях, навучэнце чытае кнігу — злева — настаўнік карае розгамі непаслушнянага вучня.

Вывучэнню лацінскай мовы адведзена 5 старонак. Алфавіт надрукаваны пад рубрыкай «Писмена латинская большая и меньшая со изложением славенских писмен». Тут жа тлумачыца, як гучыць гэтыя літары. Да-еца падзел літар на галосныя, зычныя, двогалосныя, але ўжо на лацінскай і стараславянскай мовах. Потым ідзе работа са складамі. Такім чынам, навучанне трох мовам падавалася па аднаму літараскладальному методу, які быў запалычаны ў Грэцыі.

Многа месца ў Буквары займаюць тэксты са «свяшченнага пісання». Гэта зусім зразумела, таму што ў сярэднія вякі галоўным дарадчыкам была Біблія. За тэкстамі з яе Фёдар Палікарпаў змясціў тэматычны трохмоўны слоўнік. Назва яго такая: «Краткое собрание имен по главизнам расположенного треми диалектами, в пользу хотящим ведати свойство еллиногреческого и латинского диалекта». Мяркуем, што назва не адлюстроўвае аднаго моманту; на гэтым этапе навучання вучні абавязковая павінны быті авалодаць стараславянскай мовай. У гэтым ім дапамагаў слоўнік, ён таксама павялічваў іх веды. Фёдар Палікарпаў правёў у слоўніку сістэматызацыю лексікі, прычым кожная тэма мела сваю, надрукаваную чырвоным колерам рубрыку. Такіх рубрык трывала шэсць. Пад імі пададзены элементарныя звесткі і паняцці, якія, на думку аўтара-складальніка, неабходны і для навучання, і непасрэдна ў жыцці. У слоўніку знаходзяцца звесткі аб розных

марах, планетах, зорках, сузор'ях. Асобае месца адводзіца чалавеку, часткам яго цела, волрапцы, ежы, хваробам, а таксама жывёльному і расліннаму свету, які яго акружает. Тут ёсьць звесткі па геаграфії, мінералогіі, гісторыі, юрыдычныя тэрміны. Выдзелена рубрыка аб навуцы, куды ўваходзіць лексіка па філасофіі, граматыцы, піттыцы, рыторыцы, логіцы, фізіцы, матэматыцы і інш. Каб было больш наглядна, прывядзём асобныя прыклады са слоўніка: «Пінітика — стихотворное учение; логика — часть или орудие философии; геометрия — землемерие наука; музыка — пения наука» і г. д.

Такім чынам, у слоўніку падаюца хадзя і недастаткова навуковыя [з сучаснага пункту погляду], але зразумелыя тлумачэнні асобных слоў і тэрмінаў. Трэба адзначыць, што лексіку слоўніка было даволі цікава за-свойць на першай ступені навучання.

Крыху аб тым, як аздоблены Буквар Фёдара Палікарпава. У ім выкарыстаны грэчаскі, лацінскі і некалькі славянскіх — кірылічных шырфтоў. Вучэбная кніга надрукавана дзвяма фарбамі: чорнай і чырвонай [кінавар]. Ёсьць тут адзіннадцать віялікіх і сем ма-леньких гравюр на біблейскія сюжэты. Выданне аздоблена некалькімі застайкамі. Ёсьць у кнізе дзесятак канцовак, якія цікава арнаменціраваны.

Кніга для першапачатковага навучання грамаце Фёдара Палікарпава носіць на сабе адбітак дзвюх эпох — дапяроўскай і пятроўскай. У ёй як бы сканцэнтраваны дасягненні створаных папярэднікамі кірылічных падручнікаў і распрацаваны методыка навучання трох мовам. Буквар вышайшы з друку напярэдадні ўводу ў Расіі грамадзянскага шырфту.

Выданні Фёдара Палікарпава адлюстроўваюць пэўны этап у гісторыі асветы. Тады Расіі вельмі патрэбны былі адукаваныя людзі, якія добра ведалі класічныя і замежныя мовы. Яго кнігі паказываюць узаемасувязі і ўзаемаўзагаражненне культурнай спадчыны Расіі, Беларусі і Украіны. Гэты унікальны экземпляр Буквара, які захоўваецца ў беларускай бібліятэцы імя У. І. Леніна, — запалата спадчына савецкага народа.